

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 225 (6201) | 28 верасня 1938 г., серада | ЦАНА 10 КАП.

ЯШЧЭ БОЛШ УМАЦУЕМ АБАРОНАЗДОЛЬНАСЦЬ НАШАЙ КРАІНЫ

Шчасліва, радасна жывуць народы нашай вялікай сацыялістычнай радзімы. З кожным днём краіна Савецкай Становіцца магутней і багацей. Увесь 170-мільённы савецкі народ на чале з роднай, любімай партыяй Леніна — Сталіна, накіраваны ў свабоднай тэорыі працы, куды сваю, яшчэ больш шчаслівую, выдатную будучыню.

Куды ні глянь — усюды вялікія рэзультаты велізарных перамог сацыялізму. Гэтыя перамогі ярка адлюстраваны ў новых савецкіх гарадах, у карпусах гігантаў сацыялістычнай прамысловасці, у выніковых багатымі ўраджаймі калгасных палях, у новых палацах, клубах, школах і ўніверсітэтах. Няма найпрыгажэй і лепш на зямлі краіны, чым наш Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік! Не дарэм на ўсіх мовах ад краю да краю савецкай зямлі гучыць песні славы радзіме большшэвіцкай партыі, любімай Сталіну. Увесь народ ахоплены пачуццём гарачага савецкага патрыятызму. Кожны грамадзянін СССР бязмежна любіць сваю радзіму. Вось чаму заўсёды і ўсюды ён заклочае ўмацаваннем абароназдольнасці.

Аб гэтым так проста і выразна пісалі ў сваім пісьме да калгасніцкай арміі імя Чэхавава асобай ваеннай акругі, Любанскага раёна, Мінскай вобласці, калгасніцкай арміі імя Чапаева, Залатаноскага раёна, Палтаўскай вобласці (УССР).

«Увясеніца наша магутнейшая сацыялістычная радзіма ўсё вышэй і вышэй над усім заганіўшым капіталістычным светам. На ўвесь свет взышоў рубінавы зоркі Крэмыля. Сталінскае юнацтва ошчыніў нас, сагравае ласкавымі праманямі, галубіць працоўныя СССР, накіраваў прыгнетаны народ капіталістычных краін да барацьбы і асяцяжэння шпакі.

Але гэта занадта сцяжы прыводзіць у шаленства азярзых у сваіх чорных гарогніцах фашысцкіх ваўкоў. Яны не могуць прымірыцца з існаваннем краіны, дзе людзі жывуць свабодна і працуюць на сябе, на сваю радзіму.

Калгасніцкай арміі імя Чапаева заклочыў працоўныя СССР маляваць заходні фартос Савецкага Саюза, падкапіць заклік рабочых, інжынераў, гаспадар, і служачых Варашылаўградскага паравозабудаўнічага завода імя Кастрычніцкай рэвалюцыі — радзімы матэрыяла наржма абароны, маршала Савецкага Саюза К. Е. Варашылава — развіццё сацыялістычнае спаборніцтва на лепшую пастаючую масава-абаронную работу. Мільёны савецкіх патрыётаў зятвочнай Украіны, сонечнай Грузіі і ўрадаваёнай БССР гарача адгукнуліся на гэты заклік. У сваім адказным пісьме калгасніцкай арміі імя Чэхавава асобай ваеннай акругі выразілі думкі і пачуцці ўсяго беларускага народа, заўсёды гатовага грудзямі абараняць сваяцтва і незалежнасць савецкіх краін.

На пісьме чапаўцаў калгасніцкай арміі імя Чапаева да знамянальнай даты — XXI гадавіны Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі — яны абавязаліся падрыхтаваць дзесяткі новых варашылаўскіх стралкоў, кулямётчыкаў, кавалерыстаў, значыстаў ГПА, ПШХА і ГСА. «Жыццё наша, — гаворыцца ў адказе, — светлае і радаснае, сагрэта цёлымі праманямі Сталінскай Кастрычніцкай. Умеем астойна і гэта шчыра адказаць жывым у баіх з усімі ворагам нашымі заклочым усе калгасніцкі і працоўныя Савецкай Украіны і Савецкай Беларусі.

Гэты заклік ужо знайшоў жывыя ішчы вопыт сярэд працоўныя БССР. Ва ўсіх вулках рэспублікі ішчы шырокі разгортваецца работа па ператварэнню вольнага прадпрыемства, кожнага калгаса, кожнай установы ў непрыступныя вяршыцы абароны.

І не выпадкова. У гэты трывожны дні ўстае ўсяго чалавечта прыважана да Цэнтральнай Еўропы, над якой згушчліся чорныя хмары новай савецкай вайны. Азярзлы фашызм заўсёды апыраўлены меч над сваёй цароўнай афрай, над свабодалюбівай дэмакратычнай Чэхаславацкай Працоўнай нашай краіны, выхаваныя ў духу пролетарскага інтэрнацыяналізма, асабліва ўважліва сочыць за падзеямі ў Іспаніі, Кітаі і Чэхаславацкай Многачыналіна народы нашай сацыялістычнай большшэвіцкай, як і ўсё прагрэсіўнае чалавечтва, упэўнены, што

чэхаславацкі народ са зброяй у руках адстаіць сваю незалежнасць, свае дэмакратычныя правы.

Фашызм рыхтуе вайну супроць усяго свету. З усім нядаўна мы з'яўляліся сведкамі ўтаржэння абнаглеўшых японскіх самураў на нашу савецкую тэрыторыю. Герачныя сыны нашай радзімы — байцы, камандзіры і палітработнікі Далёкаўсходняга Чырвонасцяжнага фронту — знішчалі агнём савецкай зброі вышывулі вон імперыялістычных дракежнікаў.

Як і ў тыя дні, увесь савецкі народ разам са сваёй роднай, непераможнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй гатоў у любую мінуту, па першаму закліку партыі і ўрада, адказаць усесакрышальным ударам на ўдар фашысцкіх падальшчыкаў вайны і калі вораг зноў паявіцца ля граёў нашай радзімы, мільёны смелых, бясстрашных патрыётаў будуць жорстка б'ць ворага на зямлі, у паветры і на моры.

БССР — багаты фартос вялікай краіны сацыялізма на рубяжы і капіталістычным Захадом. Гэта абавязвае ўсіх працоўных нашай рэспублікі яшчэ больш ўпарта авалодваць ваеннымі ведамі, вучыцца метка разіць ворага, быць заўсёды ў стане мабільнай гатоўнасці, быць пільнымі да праектаў фашысцкіх лаўччыкаў — трансікабухварніцкіх і нацыянал-фашысцкіх бандытаў.

Беларускі і украінскія народы ніколі не забудуць тым жудасным дні, калі нямецкія бароны і польскія паны алякавалі над працоўнымі і аднацілі сваё палананне пажарамі, шыбеніцамі, прабяжамі і гвалтамі. Свабодны і шчаслівы беларускі і украінскі народы, у сузор'і вялікай сталінскай дружбы народаў СССР, горды тым, што ніколі брудныя боты нямецкіх і польскіх акупантаў не ступіць на сцяжыны выгнаеўшых зямлі нашай радзімы.

«Сніцца свінням жалуды, а фашысцыя захвалчкі брэдзяць шырокімі стэпамі Украіны, даежкім вугалем, вярварожскай рулоў, брэдзяць багачамі Далекага Усхода, брэдзяць зямлімі і лясамі Беларусі, — ішчы калгасніцкай Савецкай Украіны. — Захватчыкі прабаваў у 1918 годзе пагрэць свае крывавыя рукі і зашчыпіць іх у сялянскія заармы, кляны і нават курчкі, грабілі сарол белага дня, лаўчы ўзняўся ўсемаглыны народ і пад кіраўніцтвам большшэвіцкай партыі выгнаў бандытаў. Тады ім каля лягчы было ўпачы, бо пачы намалалі ваграбленым салам. А цяпер упачы не ламо. Будзе ім, як таму шведу пад Палтавай, і ў бок і ў рыла. Жывым з нашай зямлі не выйдучы і на сваёй тэрыторыі раткуне не знойдучы. Савецкі народ трымае перах сэрца, матары вапалатовак».

Як прасіа і пераказана выразілі украінскія калгасніцкі гатоўнасць усяго многачыналіна савецкага народа магутнай лавінай рынуцца на любога агрэсара, які пасягне на шчаслівае і радаснае жыццё працоўныя СССР у гэтую мінуту ўсе стаяць са зброяй у руках на абарону сваяцтвенных грашні СССР.

Шырыцца, расце і ўсё вышэй узнімаецца выдатны патрыятычны рух за далейшае ўмацаванне абароназдольнасці нашай сацыялістычнай радзімы, за разгортванне сацыялістычнага спаборніцтва, за лепшую пастаючую масава-абаронную работу. Справа гонару кожнага завода, фабрыкі, калгаса, саўтаса, МТС і ўстаноў актывна ўключыцца ў гэтае спаборніцтва. Кожны грамадзянін нашай радзімы павінен умее валодаць зброяй, карыстацца працаагадам, аказаць першую медыцынскую дапамогу, ведаць правы праціпаветравай і праціпаветравай абароны. Прамы абавязак партыі, камсамоўскіх і масава-абаронных арганізацый — узначаліць рух мас за авалоданне ваеннымі ведамі і ўмацаванне абароназдольнасці СССР.

Заўсёды і ўсюды мы павіны памятаць мудрую ўказані правалыра і настаяўніка працоўныя ўсяго свету вялікага Сталіна аб тым што «Траба ўвесь наш народ трымаць у стане мабільна-шчынай гатоўнасці перад тварам вобянокі ваеннага нападу, каб ніякая «выпадкова» і ніякія фокусы нашых вонешніх ворагаў не змаглі зашчыпіць нас знянацку...»

У АПОШНЮЮ МІНУТУ

МАРАНАНЦЫ НЕ ХОЧУЦЬ ІСЦІ У АРМІЮ ФАШЫСТАУ

ПАРЫЖ, 27 верасня. (БЕЛТА). Танжэры карэспандэнт агенства Эспань паведамляе, што ў Тэгулаў 250 араўу вышчлены фашысцкімі ўладамі ў турме за алмаўленне адпрашца на фронт у Іспанію.

ПРЫБЫЦЦЕ ГЕРМАНСКІХ СУДНАУ У МІЖЗЕМНАЕ МОР

ЛОНДАН, 27 верасня. (БЕЛТА). Карэспандэнт агенства Сентрал Ньос паведамляе з Танжара, што вылікая

колядзаш германскіх ваенных суднаў некалькі дзён таму вышч прыбыла ў Міжземнае мора. У саставе германскай эскадры ёшч падводныя лодкі, пльывучая база падводных лодак і мінныя заградзіцель.

ПРАМОВА ГІТЛЕРА

БЕРЛІН, 27 верасня. (БЕЛТА). Учора Гітлер выступіў у Берліне з прамовай, маючай рэжкі нападкі на Чэхаславацкую рэспубліку і яе прэзідэнта Бенеша.

Гісторыя Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў). Кароткі курс. Пад рэдакцыяй Камісіі ЦК ВКП(б).

Адобран ЦК ВКП(б). 1938 год. Раздзел X. Партыя большэвікоў у барацьбе за сацыялістычную індустрыялізацыю краіны. (1926—1929 годы).

С Ё Н Н Я Ў Н У М А Р Ы :

Уручэнне ордэнаў Саюза ССР. Яшчэ адны рэкорд лётчыцы Меднікавай. Аб выданні кнігі «Гісторыя Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў)». Пасяджанне Прэзідыума Вархоўнага Савета БССР. ПАРТЫІНАЕ ЖЫЦЦЕ: Ш. Л. Цойр. — Удзельніцтва ў актывнасці оярод савецкай Інтэлігенцыі. М. М. Лупач. — Падрыхтоўка партыі на сход. П. Шыраба. — Райком партыі не дапамагае раісаце. Перадаспрыхіткае сацыялістычнае спаборніцтва прадпрыемстваў БССР.

Рэзка павялічыць вытворчасць тавараў шыр-скажучу. ЖЫЦЦЕ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ: Напіс М. Бабін. — Ператрава. У менскім Доме Чырвонай Арміі. Чырвонаармейцы лівідалі пажар у калгасе ЗА РУБЯЖОМ: Чэхаславацкі рыхтуецца да адпору фашысцкаму агрэсару. Салідарнасць з чэхаславацкім народам. Паведамленне аб ходзе англа-французскіх перагавораў. На пленуме Лігі нацыі. На франтах у Іспаніі.



Камандзіры і байцы Н-скай часці 1-й асобай Чырвонасцяжнай арміі складаюць ваенныя граёў, захопленыя ў японцаў у баі ля вёска Хасан (жнівень 1938 г.). Фото спекара «Правда» В. Тёмна. (СФ).

ЧЭХАСЛАВАКІЯ РЫХТУЕЦЦА ДА АДПОРУ ФАШЫСЦКІМ АГРЭСАРАМ

ПРАГА, 27 верасня. (БЕЛТА). Прамова Гітлера не з'явілася нечаканасцю для шырокіх слаў чэхаславацкай грамадскасці. Усім ясна, што Гітлер рашыў пайсці на ваенную авантуру.

Тут мяркуюць, што германскія войскі ў бліжэйшыя дні адкрыюць ваенныя дзеянні супроць Чэхаславацкай Чэхаславацкай арміі, народ і ўрад рыхтуюцца да ўсякіх нечаканасцяў.

Сёння ўсе газеты публікуюць інструкцыю аб мерах праціпаветравай абароны і аб вольнах пры паветравай бамбардыроўцы. Мабільны, германскія войскі паспрабуюць ажыццявіць паветраны налет на жыццёвыя цэнтры рэспублікі. Ва ўсіх парках Прагі вырыты траншэі — прытулілі для грамадзян на выпадку паветраных налётаў. У важнейшых пунктах горада ўстаўляюцца сродкі праціпаветравай абароны. Насельніцтва сталіцы праўляе выключную арганізацыю і дысцыпліну. Настрой у арміі рашучы і баваы.

Учора і сёння па радыё выступалі афіцеры і салдаты чэхаславацкай арміі, якія заўважылі народ у гэтую нацыю грудзямі адстойваць грашні рэспублікі.

ПРАГА, 27 верасня. (БЕЛТА). Чэхаславацкі ўрад прыняў учора закон аб усеагульнай прапоўнай павіннасці. Адпачова прынята пастава аб стварэнні Вышэйшага эканамічнага савета рэспублікі, які распараджацца размеркаваннем усіх эканамічных рэсурсаў краіны. Па-за ведамам савета астаюцца толькі ваенная прамысловасць і выраб сааітарных матэрыялаў.

ЧЭХАСЛАВАЦКІ УРАД АДХІЛІў ГЕРМАНСКІ МЕМАРАНДУМ

ПРАГА, 27 верасня. (БЕЛТА). Паволь атрыманы з афіцыйных крыніц вестак, чэхаславацкі ўрад адхіліў германскі мемарандум.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Іспанскае міністэрства абароны ў вядошы аб ваенных дзеяннях ад 26 верасня паведамляе, што ў зоне Эбро назіраецца зацішча.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

Рэспубліканцы адбілі вылазку фашыстаў у сектары Бегіс (на паўднёвы ўсход ад Таруэля).

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

На эстрамадурскім участку фронту, у зоне Вільяфранка (на паўночны ўсход ад Каровы), рэспубліканскія войскі бліскачэй апералі адбілі ў мянежніку рад пазіцыі і вышыні 260 і 300.

На паўднёвым фронце становішча без апаўд.

ПРЫ БАМБАРДЫРОЎКІ ПАСПІ ФАШЫСЦКІМ ТРОХМАТОРНЫМ САМАЛЁТАМ ГОРАДА МАОН (ВОСТРАў МЕНОРКА)

Пры бамбардыроўцы паспі фашысцкім трохматорным самалётамі горада Маон (востраў Менорка) на горад было скінута да 100 бомб, прычым ішчы вялікі разбурэнні. Вось афяры сярэд грамадзянскага насельніцтва.

НА ПЛЕНУМЕ ЛІГІ НАЦЫІ

ЖЭНЕВА, 26 верасня. (БЕЛТА). На 6-й (палітычнай) камісіі Лігі нацыі сёння вечарам пачалося абмеркаванне той часткі справадачы генеральнага сакратара Лігі, якія адносіцца да Іспаніі. Міністэр замежных спраў Іспаніі Альварэс дэ Ваю выступіў супроць памачагага ў некаторых колах плана перадачы лонданскаму камітэту па неўмяшанню прапанову Іспанскага прэм'ер-міністра Негрына аб стварэнні міжнароднай камісіі па кантролю над эвакуацыйні ішчаземных добраахотнікаў з рэспубліканскай Іспаніі. «Іспанскі ўрад, — заўваў Альварэс дэ Ваю, — лічыць з усім натуральным той факт, што ён звярнуўся да Лігі нацыі па гэтым пытанню. Бяспілле лонданскага камітэта ўжо даказана, халі-б тым, што прайшло ўжо два месяцы з таго часу, як Іспанскі ўрад прыняў безагворочна лонданскі план эвакуацыйні ішчаземных «валанцераў» з Іспаніі і 5 тыдняў з таго часу, як мянежнік адхіліў гэты план. Між тым лонданскі камітэт нават не зладзеў сабрацца для абмеркавання гэтага становішча».

«Апрача таго, — запытаў дэ Ваю, — ці можна ўзяць сабе што-небудзь больш жудаснае, чым перадачу такой прапановы лонданскаму камітэту, у якім Іспанскі ўрад нават не прадстаўлен, зяце прадстаўлены германскі і італьянскі ўрады, якія яваюць поўную адказнасць за ішчаземную інтэрвенцыю ў Іспанскія справы».

КІТАЙСКІЯ ПАРТЫЗАНЫ ЗАХВАТВАЮЦЬ ГАРАДЫ У ЯПОНСКІМ ТЫЛУ

ХАНЬКОУ, 27 верасня. (БЕЛТА). Карэспандэнт агенства Сентрал Ньос з Лояна (на Лунхайскай чыгуны, на захад ад Кайфына, у правінцы Хань) паведамляе аб другім паўстанні ў воейск, наवरобаваных японцамі з кітайцаў у паўднёвай частцы правінцы Хэбэй. Тры тысячы паўстанцаў перабілі 340 японскіх салдат і захвалілі 24 кулямёты, звыш 400 вінтовак, лэве гарматы, 74 артылерыйскія снарады і многа амуніцыі. Паўстанцы злучыліся з партызанамі і ўстаўлялі кантроль у горадзе Шычэньцзюане (на Бэйпін-Ханькоўскай чыгуны, у заходняй частцы Хэбэя).

23 верасня партызаны ралтоўным налётам знішчылі японскі атрад і захвалілі горад Цзінін.

СХОД ПРОФСАЮЗНАГА АКТЫВА

Менскім гарком КП(б)Б 28 верасня ў 7 гадзін вечара ў клубе імя Сталіна (поз Номінальскай і Інтэрнацыянальнай вуліц) снілкае сход профсаюзнага актыва. На парадку дня: Аб рашэннях VII пленума ВЦСПС.

ГАТОВЫ ДА АБАРОНЫ СОЦЫЯЛІСЦЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

Мы прачыталі зварот украінскіх калгасніцаў сельскагаспадарчай арміі імя Чапаева, Залатаноскага раёна, Палтаўскай вобласці, да калгасніцаў сельгасарцелі імя Беларускай асобай ваеннай акругі. Чытаючы гэты дакумент, мы радаваліся, што родная сястра нашай БССР — Савецкая Украіна, — цвіце, як сад вясной, а радасці ішчасце — штодзённыя гасці ў іх хатах.

Як і ў сельскагаспадарчай арміі імя Чапаева, у нашым калгасе «Чырвонаармеі» у сярніх засыпаны поўныя засекі чыстыя, як золата, збожжам. Прападзень наш будзе поўнапанным. Атрымаем хлеба ўдольна, грошы, гародніны. Жыццё наша стала прыгожым і шчаслівым.

Але мы ведаем, што наша шчасце, радасці і багачце хоцучь захаліць дракежныя звары фашысцкіх краін. Таму мы, як і ўсе калгаснікі ордэнаснай Савецкай Беларусі, як і ўвесь наш народ, павіны усімі сіламі маляваць абарону нашага калгаса. Абавязкова паставім пытанне на агульным сходзе, каб кожны калгаснік зладу нормы на знаткі варашылаўскага стралка, ПШХА, «Гатоў да сааітарнай абароны».

Заўважым калгасніцаў сельгасарцелі імя Чапаева, што мы яшчэ шыра разгорнем масава-абаронную работу, каб заўсёды быць гатовымі да абароны нашых сваяцтвенных савецкіх грашні. Наша шчасце, радасці і багачце мы ў любую мінуту гатовы абараняць.

Нагласнікі калгаса «Чырвонаармеі», Смалейкава раёна: Н. М. ПАКОРСКІ, В. С. ЯНУБЦІК, К. І. КІРЫЛЬЧЫК, С. Л. ЗНАЙДА, Н. С. НУЧМЕЛЬ, М. Ф. НАЗЛОУСКІ, В. М. НУЧМЕЛЬ, І. С. ЗНАЙДА, П. Р. ЛЯНКОУ.

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАў САЮЗА ССР

Учора, 27 верасня, намеснік Старшыні Прэзідыума Вархоўнага Савета СССР тав. Г. І. Петровіч у прысутнасці раду членаў Прэзідыума ўручыў ордэны групе камандыраў, узагароджаных у сувязі з XX гадавінай РСЧА і Ваенна-Морскага Флота за праўдзёную мужнасць і самаадданасць у баіх з ворагамі савецкай улады і за выдатныя паспехі і дасягненні ў ваявой, палітычнай і тэхнічнай падрыхтоўцы часцей і падраздзяленняў РСЧА.

Ордэны ўручаюцца, далей, таварышам Лібіну, Чэрнышчу, Курбатуву і Пурнемаву, узагароджаным за выдатную работу па асаваенню крайняй Поўначы і ў асабіліцы за забеспячэнне падрыхтоўкі і абслугоўвання экспедыцыі на Паўночны полюс, а тавасама таварышам Воінаву, Мартынаву, Кувшыну і іншым, узагароджаным за выдатную работу па падрыхтоўцы і арганізацыі дрэйфуючай станцыі «Паўночны полюс».

ЯШЧЭ АДЗІН РЕКОРД ЛЁТЧЫЦЫ МЕДНІКАВАЙ

Піць дзён назад вялома лётчыца-пілот Цэнтральнага аэраклуба СССР імя Косарэва Екапярэна Меднікава дабілася выдатнага паспеху, перакраўшы на лёткамааторным спартывым гідрасамалёце «УТ-1» міжнародны рэкорд скорасці на 100 кіламетраў.

27 верасня ў поўдзень тав Меднікава зноў паляцела ў паветра. На гэты раз яна рашыла ўстанавіць міжнародны рэкорд вышыні.

Праз поўгадзін Меднікава, арабіўшы круг над Хімінінскім вадаховішчам каляна Масква-Волга, пайшла на пасадку.

Меднікава была ў паветры 36 мінут. Па паказаных альтыметра, тав Меднікава дасягнула 3900 метраў вышыні.

АБ ВЫДАННІ КНІГІ «ГІСТОРЫЯ УСЕСАЮЗНАЙ КОМУНІСЦЫЧНАЙ ПАРТЫІ (БОЛШЭВІКОЎ)»

Дэяржаўнае выдавецтва палітычнай літаратуры прыступіла да выдання кнігі «Гісторыя Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў)». Кароткі курс. Пад рэдакцыяй Камісіі ЦК ВКП(б). Адобран ЦК ВКП(б). 1938 год.

Кніга выдана тыражом у 6 мільёнаў экзэмпляраў. Цана на кнігу ў пераліце ўстаўлена ў 3 рублі.

У бліжэйшы час кніга пачне паступаць у продаж. («ПРАВДА»).

ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ САМАЛЕЦЕ «РОДИНА»

За 27 верасня пошукамі авіяцыі і наземнымі партыямі мезавалоджанне самалёта «Родина» яшчэ не вышчлена. Работы па пошуках працягваюцца. (БЕЛТА).

Г І С Т О Р Ї Я

Усесаюзна Комуністична партія (більшавікою)

Пад редакцый Камісіі ЦК ВКП(б).

КАРОТКІ КУРС.

Адабран ЦК ВКП(б). 1938 год.

Р А З Д З Е Л Х

ПАРТЫЯ БОЛЬШЭВІКОЎ У БАРАЦЬБЕ ЗА СОЦЫЯЛІСТЫЧНУ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЮ КРАІНЫ.

(1926 — 1929 ГОДЫ).

1. ТРУДНАСЦІ Ў ПЕРЫЯД СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ І БАРАЦЬБА З ІМІ. УТВАРЭННЕ ТРАЦКІСЦКА-ЗІНОЎЕЎСКАГА АНТЫПАРТЫЙНАГА БЛОКА. АНТЫСОВЕЦКІЯ ВЫСТУПЛЕННІ БЛОКА. ПАРАЖЭННЕ БЛОКА.

Пасля XIV з'езда партыя разгарнула барацьбу за правядзенне ў жыццё генеральнай устаноўкі Савецкай ўлады на соцыялістычную індустрыялізацыю краіны.

У аднаўленчы перыяд задача заключалася ў тым, каб ажыццэвіць перш за ўсё, сельскую гаспадарку, атрымаць ад сельскай гаспадаркі збытку, прадаць сельскай гаспадарцы і прывесці ў рух, — аднавіць прамысловасць, аднавіць існуючыя заводы і фабрыкі.

Савецкая ўлада параўнальна лёгка справілася з гэтымі задачамі.

Але аднаўленчы перыяд меў пры вялікіх недахопах.

Па-першае, ён меў справу са старымі заводамі і фабрыкамі, з іх старой адсталай тэхнікай, якія маглі хутка выйці са строю. Задача заключалася ў тым, каб пераабсталяваць іх на аснове новай тэхнікі.

Па-другое, аднаўленчы перыяд меў справу з такой прамысловасцю, база якой была вельмі вузкая, бо ў ліку наяўных заводаў і фабрык адсутнічалі дзясяткі і сотні машынабудавальных заводаў, абсалютна неабходных для краіны, якіх не было ў нас тады і якіх трэба было пабудавать, бо без наяўнасці такіх заводаў індустрыя не можа лічыцца сапраўднай індустрыяй.

Задача заключалася ў тым, каб стварыць гэтыя заводы і ўзброіць іх сучаснай тэхнікай.

Па-трэцяе, аднаўленчы перыяд меў справу з пераважна з лёгкай індустрыяй, якую ён развіў і вывёў на дарогу. Але само развіццё лёгкай індустрыі пачало ў далейшым упірацца ў слабасць цяжкай індустрыі, не гаворачы ўжо аб існых патрабаваннях краіны, якія маглі быць задаволены толькі развіццём цяжкай індустрыі. Задача заключалася ў тым, каб зрабіць перерв кроў у бок цяжкай індустрыі.

Усё гэтыя новыя задачы павінна была вырашыць палітыка соцыялістычнай індустрыялізацыі.

Неабходна было пабудавать занова цэлы рад галін індустрыі, якіх не было ў царскай Расіі, — пабудавать новыя машынабудавальныя, станкабудавальныя, аўтамабільныя, хімічныя, металургічныя заводы, наладзіць уласную вытворчасць рухавікоў і абсталявання для электрастанцый, павялічыць здабычу металу і вугалю, бо гэтага патрабавала справа перамогі соцыялізма ў СССР.

Неабходна было стварыць новую абарончую прамысловасць, — пабудавать новыя артылерыйскія, снайперскія, авіяцыйныя, танкавыя, кулямётныя заводы, бо гэтага патрабавалі інтарсы абароны СССР у абстаноўцы капіталістычнага агражвання.

Неабходна было пабудавать трактарныя заводы, заводы сучасных сельскагаспадарчых машын і снабдзіць іх прадукцыяй сельскай гаспадаркі, каб даць магчымасць мільянам дробных аднаасобных сялянскіх гаспадарак перайсці на буйную калгасную вытворчасць, бо гэтага патрабавалі інтарсы перамогі соцыялізма ў вёсцы.

Усё гэта павінна была даць палітыка індустрыялізацыі, бо ў гэтым заключалася соцыялістычная індустрыялізацыя краіны.

Зразумела, што такое вялікае капіталіста будаўніцтва не магло абыйсціся без мільярдных грашовых укладанняў. Разлічвалі на знешнія пазыкі? Не было магчымасці, бо капіталістычныя краіны адмовіліся даць пазыкі. Прыходзілася будаваць на свае ўласныя сродкі, без дапамогі знешняй. А краіна наша была тады яшчэ небагатая.

У гэтым заключалася цяпер адна з галоўных труднасцей.

Капіталістычныя краіны звычайна стваралі сваю цяжкую індустрыю за кошт прытоку сродкаў зноўку, за кошт аграблення калоній, за кошт катрыбучыя з пераможаных народаў, за кошт знешніх пазык. Краіна Савецкай прынцыпова не магла прыбегнуць да такіх брудных крыніц атрымання сродкаў для індустрыялізацыі, як грабеж каланіяльных, або пераможаных народаў. Што датычыць знешніх пазык, для СССР была закрыта гэтая крыніца з прычыны адмовы капіталістычных краін даць яму пазыкі. Трэба было знайсці сродкі ўнутры краіны.

І ў СССР знайшліся гэтыя сродкі. У СССР знайшліся гэтыя крыніцы навалення, якіх не ведае ні адна капіталістычная дзяржава. Савецкая дзяржава атрымала ў сваё распадарэнне ўсе фабрыкі і заводы, усё землі, аднятыя Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыяй у капіталістаў і памешчыкаў, транспарт, банкі, гаспадарчыя заводы, унутраны прыбытак ад дзяржаўных фабрык і заводаў, ад транспарта, гандлю, банкаў ішоў цяпер не на спахажы-

ванне паразітычнага класа капіталістаў, а на далейшае развіццё прамысловасці.

Савецкая ўлада анулявала царскія даўгі, па якіх штогод народ уплачваў сотні мільянаў рублёў золатам адных толькі процантаў. Знішчыўшы памежныя ўласнасці на зямлю, савецкая ўлада вызваліла сялянства ад штогоднай уплаты памешчыкам каля 500 мільянаў рублёў золатам арэнднай платы за зямлю. Вызваліўшы ад усяго гэтага цяжару сялянства маглі дапамагчы дзяржаве будаваць новую, магутную прамысловасць. Сяляне былі кроўна зашчынены ў атрыманы трактароў і сельскагаспадарчых машын.

Усё гэтыя крыніцы даходаў знаходзіліся ў распадарэнні Савецкай дзяржавы. Яны маглі даць сотні мільянаў і мільярды рублёў для стварэння цяжкай індустрыі. Трэба было толькі па-гаспадарску палічыць да справы і наведзі найбольшую эканомію ў справе расходвання грошай, рапняліваць вытворчасць, знізіць сабекошт вытворчасці, ліквідаваць непрадукцыйныя расходы і т. п.

Савецкая ўлада так іменна і паступіла.

Дзякуючы рэжыму эканоміі з кожным годам зрабіліся ўсё больш значныя зрушэнні на капіталіста будаўніцтва. Знізілася магчымасць прыступіць да будаўніцтва такіх гіганцкіх прадпрыемстваў, як Днепроўская гідрэлектрастанцыя, Туркестан-Сібірская чыгунка, Ставінградскі трактарны завод, станкабудавальныя заводы, аўтамабільны завод «АМО» («ЗІС») і т. д.

Калі ў 1926-27 годзе было ўкладзена ў прамысловасць каля 1 мільярда рублёў, то праз тры годзі ўкладзена ўжо каля 5 мільяраў рублёў.

Справа індустрыялізацыі прасоўвалася наперад.

Ва ўмацаванні соцыялістычнай гаспадаркі СССР капіталістычныя краіны бачылі пагрозу для існавання капіталістычнай сістэмы. Таму імперыялістычныя ўлады прымаць усё магчымыя меры, каб зрабіць новы напад на СССР, унесці замяшэнне, сарваць або на крайняй меры, затармазіць справу індустрыялізацыі СССР.

У маі 1927 года англійскія кансерватары («сёрдэлаблы»), якія сядзелі ва ўрадзе, арганізавалі правакацыйны налёт на «Аркос» (Савецкае таварства па гандлю з Англіяй) 26 мая 1927 года англійскія кансерватыўны ўрад аб'явіў аб разрыве Англіяй дыпламатычных і гандлёвых зносін з СССР.

7 чэрвеня 1927 года ў Варшаве рускім белгвардзійцам, які састаяў у польскім падданстве, быў забіт палкоўнік СССР тав. Войкаў.

Адначасова на тэрыторыі СССР англійскія шпіёны і дыверсанты былі кінуты бомбы ў партыйны клуб у Ленінградзе, прычым было равана каля 30 чалавек, у тым ліку некалькі чалавек пажак.

Летам 1927 года амаль адначасова адбыліся налеты на овершын паўнамошныя і гандлёвыя прадстаўніцтвы ў Берліне, Пекіне, Шанхай, Тяньцзюне.

Гэта стварала дадатковыя труднасці для Савецкай ўлады.

Але СССР не паддаўся нафтоў і лёгка аднаўліць прач правакацыйныя наскокі імперыялістаў і іх агентаў.

Не менш труднасцей прычынялі партыі і Савецкай дзяржаве трацкісты і іншыя апазіцыянеры сваёй падрыўной работай. Неларам гаварыў тады тав. Сталін, што супроць Савецкай ўлады «ствараецца штоесці накіраваць адзінага фронта ад Чамберлена да Троцкага». Не глядзячы на рашэнні XIV з'езда партыі і аб'яўленую апазіцыяй лаяльнасць, апазіцыянеры не склаклі зброі. Больш таго — яны яшчэ больш умацалі сваю падрыўную, раскольніцкую работу.

Летам 1926 года трацкісты і зіноўеўцы аб'ядноўваюцца ў антыпартыйны блок, агуруючыся вакол блока астатніх ўсіх развітых апазіцыйных груп і заключваючы асновы сваёй антыленінскай падпольнай партыі, груба парушаючы тым самым статут партыі і рашэнні з'ездаў партыі, забараняючы ўтварэнне фракцый. ЦК партыі паярэджае, што калі гэты антыпартыйны блок, які з'яўляецца падобнасцю вядомага меншавіцкага Жвіньнеўскага блока, не будзе распушчана, справа можа скончыцца дранка для яго староннікаў. Аднак, староннікі блока не сунімаюцца.

Восенню таго-ж года, напярэдадні XV партконференцыі, яны робяць вылазку — на партоходах на заводах Масквы, Ленінград і іншых гарадоў, прыбючы наваздаць партыю новую дыскусію. Яны ставяць партыю пераць на абмеркаванне членаў партыі сваю плат-

форму, якая з'яўляецца копіяй звычайнай трацкіска-меншавіцкай, антыленінскай платформы. Члены партыі даюць апазіцыянерам жорсткі адпор, а месцамі — проста выганяюць іх са сходаў ЦК зноў папярэджае староннікаў блока, што партыя не можа далей першчэй іх падрыўной работы.

Апазіцыянеры за подпісам Троцкага, Зіноўева, Каменева, Сакольнікава ўносяць у ЦК заяву, дзе яны асуджаюць сваю фракцыйную работу і абяцваюць быць надалей лаяльнымі. Тым не менш, блок прадаўжае на справе існаваць і яго староннікі не спыняюць сваёй падпольнай антыпартыйнай работы. Яны прадаўжаюць скалачваць сваю антыленінска партыю, заводзяць нелегальную друкарню, устаўляюць членскія ўзносы сярод сваіх староннікаў, распаўсюджваюць сваю платформу.

У сувязі з такімі паводзімі трацкістаў і зіноўеўцаў XV партконференцыя (лістапад 1926 г.) і расшыраны пленум Выканкома Комуністычнага Інтэрнацыянала (снежань 1926 г.) ставяць на абмеркаванне пытанне аб трацкіска-зіноўеўскім блоку і ў сваіх рашэннях клявміць староннікаў блока, як раскольнікі, якія склаліся ў сваёй платформе на меншавіцкіх пазіцыях.

Але і з гэтага староннікі блока не атрымалі для сабе ўроку. У 1927 годзе, у момант разрыву англійскіх кансерватараў дыпламатычных і гандлёвых зносін з СССР, яны зноў умацалі свае напады на партыю. Яны стваралі новую антыленінска платформу, так званую «платформу 83-х» і пачалі распаўсюджваць яе сярод членаў партыі, патрабуючы ад ЦК новай агульнапартыйнай дыскусіі.

З усіх апазіцыйных платформаў гэтая платформа была, бадай, найбольш ілжывай і фарсёйскай.

На словах, г. зн. у платформе, трацкісты і зіноўеўцы не прычылі супроць выканання рашэнняў партыі і выказваліся за лаяльнасць, а на справе яны самым грубым чынам парупалі рашэнні партыі, злукваючыся над усякай лаяльнасцю ў адносінах партыі і яе ЦК.

На словах, г. зн. у платформе, яны не прычылі супроць адзіноства партыі і выказваліся супроць расколу, а на справе яны самым грубым чынам парупалі адзіноства партыі, вылі лінію расколу і мелі ўжо сваю асобную нелегальную, антыленінска партыю, якая мела ўсе даны перапасі ў антысавецкую, контррэвалюцыйную партыю.

На словах, г. зн. у платформе, яны выказваліся за палітыку індустрыялізацыі і нават абінававалі ЦК у тым, што ён выдэ індустрыялізацыю нелегальна быстрым тэмпам, а на справе яны ахапвалі рапнае партыі аб перамоце соцыялізма ў СССР, злукваля над палітыкай соцыялістычнай індустрыялізацыі, патрабавалі здыць чужаемяна у каншыю чалага раду заводаў і фабрык, ускладзілі галоўныя свае налёт на замежныя капіталістычныя каншыі ў СССР.

На словах, г. зн. у платформе, яны выказваліся за калгасны рух і нават абінававалі ЦК у тым, што ён выдэ калгаснавы нелегальна быстрым тэмпам, а на справе яны злуквалі над палітыкай уцягнення сялян у соцыялістычнае будаўніцтва, прапавалі нямінучасць «савецкіх махавіцкіх каўчугаў» паміж рабочымі класам і сялянствам і ўскладзілі свае налёт на «кулгасныя арандатары» ў вёсцы, г. зн. на кулацкіх гаспадаркі.

Гэта была самая ілжывая платформа з усіх ілжывых платформаў апазіцыі. Яна была разлічана на абман партыі.

ЦК адмовіў у неакладным адкрыцці дыскусіі, заявіўшы апазіцыянерам, што дыскусія можа быць адкрыта толькі згодна статута партыі, г. зн. за два месяцы да з'езда партыі.

У кастрычніку 1927 года, г. зн. за два месяцы да XV з'езда, Цэнтральны Камітэт партыі аб'явіў агульнапартыйную дыскусію. Пачалася дыскусійная сходы. Рэзультаты дыскусіі аказаліся для трацкіска-зіноўеўскага блока большым, чым плячэўным. За палітыку ЦК галасавала 724 тысячы членаў партыі. За блок трацкістаў і зіноўеўцаў — 4 тысячы, г. зн. менш аднаго процанта Антыпартыйны блок быў разбіт ушчыт. Партыя ў сваёй пераважна большасці аднаўдзіла адвержальную платформу блока.

Такая была яна выражаная воля партыі, да думкі якой апеліравалі самі староннікі блока.

Але і гэты ўрок не пайшоў на карысць староннікам блока. Замест таго, каб падпарадкавацца волі партыі, яны рашылі сарваць волю партыі.

Яшчэ да сканчэння дыскусіі яны, багачы нямінучасць сваёй ганебнай правалу, рашылі прыбегнуць да больш вострых форм барацьбы супроць партыі і Савецкага ўрада. Яны рашылі арганізаваць адрытую дэманстрацыю пратэсту ў Маскве і Ленінградзе. Днём сваёй дэманстрацыі яны выбралі 7 лістапада, дзень салавы Кастрычніцкай рэвалюцыі, калі працоўныя СССР арганізоўваюць сваю рэвалюцыйную ўсенародную дэманстрацыю. Трацкісты і зіноўеўцы ўнамерыліся, такім чынам, арганізаваць паралельную дэ-

манстрацыю. Як і трэба было чакаць, староннікам блока ўдалося вывесці на вуліцу толькі жалкую кучку сваіх нештатнікіх падпавалаў. Падпавалы і іх атаманы былі змяты і выкінуты ўсё усенароднай дэманстрацыяй.

Цяпер ужо не падпалага сумненню, што трацкісты і зіноўеўцы склаліся ў антысавецкае балота. Калі ў агульнапартыйнай дыскусіі яны апеліравалі да партыі супроць ЦК, то тут, у часе сваёй жалкай дэманстрацыі, яны сталі на шлях апеліцыі да вяржых класаў супроць партыі і Савецкай

Ужо к канцы 1927 года вызначыліся абоднае пераходу ад дробных сялянскіх гаспадарак да буйнай, арпельскай індустрыялізацыі. Індустрыялізацыя ва ўмовах нова аздолета даўляцца на пераход прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў цэлым (уключаючы лясную гаспадарку і рыбную лоўню) не толькі дасягнулі па сваёй валавой прадукцыі даўнага ўзроўню, але і перавалі праз гэты ўзровень Удзельная вага прамысловасці ў народнай гаспадарцы вырасла да 42 процантаў, дасягнуўшы адпаведнага ўзроўню даўнага часу.

Быстра ішоў рост соцыялістычнага сектара прамысловасці за кошт прыватнага сектара, паліўшыся з 81 процанта ў 1924—1925 г. да 86 процанта ў 1926—1927 г. у той час, як удзельная вага прыватнага сектара знізілася за той-жа перыяд з 19 процанта да 14 процантаў.

Гэта азначала, што індустрыялізацыя ў СССР мае рэзка выражаны соцыялістычны характар, што прамысловасць СССР развіваецца па шляху перамогі соцыялістычнай сістэмы вытворчасці, што ў галіне прамысловасці пытанне «што-каго ўжо прадыраша» ў карысць соцыялізма.

Такомага-ж быстра выцясяўся прыватны сектар, доля якога знізілася ў галіне роніцы з 42 процантаў у 1924—1925 годзе да 32 процантаў у 1926—1927 г., не гаворачы ўжо аб агульным гандлі, дзе доля прыватніка знізілася за той-жа перыяд з 9 процантаў да 5 процантаў.

Яшчэ больш быстрым тэмпам ішоў рост буйнай соцыялістычнай прамысловасці, якая дала за 1927 год, першы год пасля аднаўлення перыяду, прырост прадукцыі ў параўнанні з папярэднім годам у 18 процантаў. Гэта была рэкордная лічба прыросту, нелегальна для буйнай прамысловасці і сямых перадавых краін капіталізма.

Іншую карціну прадстаўляла сельская гаспадарка, асабліва — зернавая гаспадарка. Хоць сельская гаспадарка ў цэлым і пераваліла праз даўнасны ўзровень, валавая прадукцыя яе галоўнай галіны — зернавай гаспадаркі — складала толькі 91 процант даўнагага ўзроўню, а таварная частка зернавай прадукцыі, прадаваемая на старагую для снабжэння гарадоў, лездз даходзіла да 37 процантаў даўнагага ўзроўню, прычым усё даныя гаварылі аб тым, што бёць небяспека даўнагага падзення таварнай прадукцыі збоку.

Гэта азначала, што драбленне буйных таварных гаспадарак у вёсцы па дробных гаспадаркі, а дробных на найбольшыя, якое пачалося ў 1918 годзе, усё яшчэ прадаўжаецца, што дробная і найбольшая сялянская гаспадарка становіцца поўнаўтарнай гаспадаркай, зольнай даць толькі мінімум таварнага збоку, што зернавай гаспадарка перыяду 1927 года, вытаражчы намігом менш збоку, чым зернавай гаспадарка даўнагага часу, можа, аднак, прадаць на старагую для гарадоў толькі крыху больш трэцяй часткі той колькасці збоку, якую зольна была прадаць даўнагага зернавай гаспадарка.

Не падпалага сумненню, што пры такім стане зернавай гаспадаркі армія і галанды СССР павінны былі апынуцца перад тварам ханічнага голоду.

Гэта быў крызіс зернавай гаспадаркі, за якім павінны былі наступваць крызіс жыўлагадуўчых гаспадаркі.

Каб выйсці з такога становішча, неабходна было перайсці ў сельскай гаспадарцы на буйную вытворчасць, зольную цуючы ў ход трактары і сельскагаспадарчыя машыны і ўзавяць у некалькі разоў таварнасць зернавай гаспадаркі. Перад краінай сталі дзве магчымасці: або перайсці на буйную капіталістычную вытворчасць, што азначала-б разарэнне сялянскіх мас, гібель саюза рабочага класа і сялянства, умацанне кулацтва і паражэнне соцыялізма ў вёсцы, або стаць на шлях аб'яднання дробных сялянскіх гаспадарак у буйныя соцыялістычныя гаспадаркі, у калгасы, зольныя скарыстаць трактары і іншыя сучасныя машыны для буйнага ўздыму зернавай гаспадаркі і яе таварнай прадукцыі.

Зразумела, што партыя большавікоў і Савецкая дзяржава маглі стаць толькі на другі шлях, на калгасны шлях развіцця сельскай гаспадаркі.

Пры гэтым партыя апыралася на наступныя ўказанні Леніна няконт не-

абоднае пераходу ад дробных сялянскіх гаспадарак да буйнай, арпельскай індустрыялізацыі. Індустрыялізацыя ва ўмовах нова аздолета даўляцца на пераход прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў цэлым (уключаючы лясную гаспадарку і рыбную лоўню) не толькі дасягнулі па сваёй валавой прадукцыі даўнага ўзроўню, але і перавалі праз гэты ўзровень Удзельная вага прамысловасці ў народнай гаспадарцы вырасла да 42 процантаў, дасягнуўшы адпаведнага ўзроўню даўнага часу.

а) «Дробнай гаспадаркай з вузлы не выйсці» (Ленін, т. XXIV, стар. 540).

б) «Калі мы будзем сядзець па староку ў дробных гаспадарках, хоць і вольнымі грамадзянамі на вольнай зямлі, нам усеўроўня пагражае нямінучая гібель» (т. XX, стар. 417).

в) «Калі сялянская гаспадарка можа развівацца далей, неабходна трымаць забяспечыць і далейшы перыяд, а далейшы перыяд нямінуча састаіць ў тым, каб найменш выдатна і найбольш адставаў дробная, абаасобная сялянская гаспадарка, паступова аб'яднаваўся, арганізавала грамадскую, буйную земляробчую гаспадарку» (т. XXV, стар. 290).

г) «Толькі ў тым выпадку, калі ўдасца на справе паказаць сяляннам перавагі грамадскай, калектыўнай, таварыскай, арпельнай апрацоўкі зямлі, толькі, калі ўдасца дапамагчы селяніну, пры дапамоце таварыскай, арпельнай гаспадаркі, тады толькі рабочы клас, які трымае ў сваіх руках дзяржаўную ўладу, сапраўды дакажа селяніну сваю праўду, сапраўды прыняць на свой бок пёрда і сапраўдным чынам шмагільніцкую сялянскую масу» (т. XXIV, стар. 579).

Такая была абстаноўка перад XV з'ездам партыі.

XV з'езд партыі адкрыўся 2 снежня 1927 года. На з'ездзе прысутнічала 898 дэлегатаў з рашаючым голасам і 771 з дарэчытым, якія прадстаўлялі 887.238 членаў партыі і 348.957 кандыдатаў.

Адначасова ў сваім справавадальным дкладзе паспехі індустрыялізацыі і быстры рост соцыялістычнай прамысловасці, тав. Сталін паставіў перад партыйнай залучу:

«Расшыраць і ўмацоўваць нашы соцыялістычныя камандныя вышні ўсе ўсіх галінах народнай гаспадаркі як у горадзе, так і ў вёсцы, трымаючы курс на ліквідацыю капіталістычных элементаў у народнай гаспадарцы».

Параўноўваючы сельскую гаспадарку з прамысловасцю і адзначаючы адставаць сельскай гаспадаркі, асабліва зернавай гаспадаркі, аб'яўляючы распаўсюленню сельскай гаспадаркі, не дапускаючы прымянення сучаснай тэхнікі, — тав. Сталін падкрэсліваў, што такое невадзінае становішча сельскай гаспадаркі стварае пагражаючае становішча для ўсёй народнай гаспадаркі.

«Дзе-ж выхад?» — пытаўся тав. Сталін.

«Выхад, — адказаў тав. Сталін, — у пераходзе дробных і распаўсюленых сялянскіх гаспадарак на буйныя і аб'яднаныя гаспадаркі на аснове грамадскай апрацоўкі зямлі, у пераходзе на калектыўную апрацоўку зямлі на базе новай, вышэйшай тэхнікі. Выхад у тым, каб дробная і найбольшая сялянская гаспадарка паступова, але наўхільна, не ў парадку напіску, а ў парадку пладзу і пераканання, аб'ядноўваць у буйныя гаспадаркі на аснове грамадскай, таварыскай, калектыўнай апрацоўкі зямлі, з прымяненнем сельскагаспадарчых машын і трактароў, з прымяненнем навуковых прыёмаў інтэнсіфікацыі земляробства. Другога выхаду няма».

XV з'езд вынес рашэнне аб усамераным разгортванні ілентывізацыі сельскай гаспадаркі. З'езд наменціў плян расшырэння і ўмацавання сеткі калгасаў і саўгасаў і даў чоткі ўказанні аб спосабах барацьбы за калектывізацыю сельскай гаспадаркі.

Разам з тым з'езд даў дырэктыў: «Развіваць далей наступленне на кулацтва і прыняць рад новых мер, аб'ядноўваючых развіццё капіталізма ў вёсцы і вядучых сялянскую гаспадарку ў напрамку да соцыялізма» (ВКП(б) у рэзалюцыях, ч. II, стар. 260).

Нарэшце, зыходзячы з умацавання плавнага пачатку ў народнай гаспадарцы і маючы на ўвазе арганізацыю планамернага наступлення соцыялізма супроць капіталістычных элементаў на ўсёму фронту народнай гаспадаркі, з'езд даў дырэктыўны адпаведны орган аб складанні першага п'яцігадовага плана народнай гаспадаркі.

дзяржавы. Паставіўшы мэтай падрыў большавіцкай партыі, яны нямінуча павінны былі сканіцца на шлях падрыў Савецкай дзяржавы, бо партыя большавікоў і дзяржава неаддзялімы ў Савецкай краіне. Тым самым атаман трацкіска-зіноўеўскага блока паставілі сабе па-за партый, бо не магчыма было першчэй далей у рады большавіцкай партыі людзей, якія склаліся ў антысавецкае балота.

14 лістапада 1927 года аб'яўлены сход ЦК і ЦКК выключыў з партыі Троцкага і Зіноўева.

ПЕРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ПРАДПРЫЕМСТВАЎ БССР

ВЫТВОРЧЫЯ ПОСПЕХІ КОМСАМОЛЬСКІХ БРЫГАД

Выдатных поспехаў у рабоце дасягнулі, рыхтуючыся да XX-годдзя Ленінска-Сталінскага комсомола і XXI гадавіны Валікага Кастрычніка, комсомольскія брыгады менскага дрэваапрацоўчага заводу імя Молатава.

Добра працуе комсомольская брыгада, выконваюча работу па выпуску будфетаў. Комсомольцы-стэханаўцы брыгады тт. Каліноўскі і Сіліцкі сістэматычна выконваюць норму на 150 проц.

АБМЕН СТАХАНАЎСКИМ ВОПЫТАМ

12 верасня я з групай стэханавак запланаванай фабрыкі «Х Кастрычнік» наведвала запланаваную фабрыку «Возуіў» у Нава-Беліцы. Мета нашага наведвання — перадача і абмен вопытам работы ў запланаванай прамысловасці.

мае вялікае значэнне. У часе работы на машыне я растлумачвала прысутным работніцам, як лепш праводзіць закладку і з'ёмку касет, якія прыёмы больш зручны пры рабоце і як размеркаваць працу са сваёй памочніцай.

РЭЗКА ПАВЯЛІЧЫЦЬ ВЫТВОРЧАСЦЬ ТАВАРАЎ ШЫРСПАЖЫВУ

ПРА ВЁДРЫ, ТАЗЫ І ДЗІЯЧЫЯ ВАНАЧКІ

Барысаўскі завод «Чырвоны металіст» вырабляе тавары шырокага ўжытку. Асартымент яго: ацынкаваныя вёдры тазы, дзіячыя ваначкі, бляшаныя начоўкі і інш.

тыменту. Але чаго варты гэтыя разнамы, калі практычна нічога не робіцца. Праўда, для адроду воч, у адным з цэхуў адгаралялі невялікі кучок, дзе 2-3 рабочыя скляпаюць ажоўку для вонкаў і гэта называлі «пэхам шырспажыву».

ЖЫЦЦЁ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ ПЕРАПРАВА



На вучэннях Чырвонай Арміі. На здымку разведчыкі-вадаляўцы назіраюць за сіламі «праціўніка». Злева направа: малодшы камандзір Друкаў і разведчыкі Кірэў і Сафронаў (часці, якой камандуе тав. Кавалюч, Беларускай асобнай ваянскай арганізацыі).

ЖЫЦЦЁ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ ПЕРАПРАВА

«Праціўнік» умацаваўся на захаднім беразе ракі. Наступаючым часам было загадана фарсіраваць раку і заняць горад Н. Разведка ўдзяляла сістэматычна абарону «праціўніка» Маскіруючы артылерыю аштычнымі прыборамі рабілі засечку зняйзеных агнявых пунктаў і рыхтавалі даныя для стралбы.

дзены два броды і тры масты. Для артылерыі, пяхоты гэта дастаткова. Батальён пяхоты з лесу ціха падыходзіць да ракі. З падрыхты над галавой вытоўкамі байцы смела ідуць у халодную ваду.

У МЕНСКИМ ДОМЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

31 кастрычніка, пасля некаторага перапынку, звязанага з бягучым рамонтам, аднаўляе сваю работу менскі Дом Чырвонай Арміі імя К. Е. Варашчыка.

ЧЫРВОНААРМЕЙЦЫ ЛІКВІДАВАЛІ ПАЖАР У КАЛГАСЕ

У калгасе імя Кагановіча ўспыхнуў пажар. Польша ахапіла некалькі будынкаў. Агонь хутка павялічыўся і пагражаў усёй вёсцы.

БРЫГАДА «СВЯЗДЫ» — ДЕПУТАТ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

І. І. ЛІПНІН, стэханавец-фармоўшчык заводу «Пролетарскі молат» М. Г. БАСНО, тэхнік дрэваапрацоўчага заводу імя Молатава Е. Е. БОНДАРАЎ.

АД РЭДАКЦЫІ

У газете «Связда» ад 10 кастрычніка 1937 года быў змешчан артыкул пад назвай «Пайка ворагаў у Беларуска-Будзеўтрэсце», у якім зусім правільна ўказвалася на выключную заслугу стэханаўцаў у арганізацыі вярхоўнага саюза.

ПАСЯДЖЭННЕ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

27 верасня пад старшынствам тав. Наталеўча адбылося пасяджэнне Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР.

тоўны саюзага апарата перададзены ў веданне СНК БССР.

ЭКСПУРСІЯ НА РАДЗІМУ ВЯЛІКАГА СТАЛІНА

У падарожжа па Каўказу выехала група лепшых стэханаўцаў таварных арцеляў БССР у колькасці 21 чалавека.

ШКОЛЫ ПАЛІТЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ НАСТАЎНІКА

У радзе раёнаў БССР арганізаваны школы і гурткі павышэння палітычнай адукацыі настаўнікаў.

НАРОДНЫЯ АРТЫСТЫ СССР Т.Т. САМАСУД І ГЛІЕР У МЕНСКУ

У Менск прыехалі з Масквы народныя артысты Саюза ССР, мастакі кіраўнік Вярхоўнага Акадэмічнага тэатра Саюза ССР, ордэнавец тав. Самасуд.

ФІЛЬМ АБ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

У БССР прыехала брыгада левых грамадскіх кінематографістаў «Совetskaya Беларусь» для здымак па заказе Наркамата.


ТАВ. МАНЕВІЧ — ЧЭМПІЁН БССР ПА ШАХМАТАХ

27 верасня закончыўся ўсебеларускі шахматны чэмпіянат, прысвечаны 20-гадзю ВЛКСМ.

АД РЭДАКЦЫІ

У газете «Связда» ад 10 кастрычніка 1937 года быў змешчан артыкул пад назвай «Пайка ворагаў у Беларуска-Будзеўтрэсце», у якім зусім правільна ўказвалася на выключную заслугу стэханаўцаў у арганізацыі вярхоўнага саюза.

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ САЮЗКІНОПРАКАТ ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ КІНОТЭАТРАЎ БССР



Гэстаў Віцебскага Беларускага кіноапарата (пашырк Беларуска-Драматэатра) 28 верасня ў ПУШЧАХ ПАЛЕССЯ.

Пачатак у 8 г. веч. (каса адкрыта ў 12 г. дня і ў 8 г. веч.)

КОНКУРС ВАКАЛІСТАЎ У СНЕЖНІ 1938 Г. У МАСКВЕ

Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР праводзіць адбор кандыдатаў на ўсеаюзны конкурс вакалістаў.

Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР праводзіць адбор кандыдатаў на ўсеаюзны конкурс вакалістаў.

Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР праводзіць адбор кандыдатаў на ўсеаюзны конкурс вакалістаў.

ДА УВАГІ КАЛГАСАЎ, СУР'ЯТРАСПОРТНЫХ АРГАНІЗАЦЫЯЎ, КОЛГАСНІКАЎ І АДМІНІСТРАЦЫЯЎ

КОНСКИ ВОЛАС — ВЕДМІ КАШТОУНАЯ СЫРВАІНА. Стрыжы равіце толькі адзін раз у год — восенню.

Стрыжы равіце толькі адзін раз у год — восенню. Увесце сабраныя воласы прадаваць па ўстаноўленым значэнні спецагасгосспры праз яго заагавочныя пункты.

Уважліва пачытайце і выконвайце наступныя правілы рэгуляцыі стрыжы воласы.

Advertisement for the 'СВЯЗДА' newspaper, including contact information for the editorial office, subscription rates, and details about the 'СВЯЗДА' magazine. It lists various departments like editorial, printing, and circulation, along with their respective phone numbers and addresses.